

Звязда

11.09.2018

# У Мінск прыедзе арыгінал «Іліяды» і найстаражытнейшыя фрагменты Бібліі

Алена Ляўковіч

20 верасня ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі пачне сваю работу ўнікальная выстава “Беларусь і Біблія”.



20 верасня – 21 кастрычніка 2018 г.

Музей кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Міжнародная выстава

## БЕЛАРУСЬ і



УПЕРШЫНЮ ў Беларусі прадэманструюць:

- скруткі Мёртвага мора
- біблейскія рукапісныя тэксты на папірусе і пергамене
- каштоўныя сярэднявечныя манускрыпты
- выданні Святога Пісання на розных мовах з усяго свету
- беларускія пераклады Бібліі: ад Смарыны да нашых дзён

“Калі шчыра я дагэтуль не магу паверыць, што ў Беларусь трапяць каштоўнасці такога ўзроўню! Рарытэтаў такой значнасці ў нас яшчэ ніколі не было!” – дзеліцца ўражаннямі намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі па навуковай рабоце Алесь Суша. Спадар Алесь, які мае да арганізацыі выставы самае непасрэднае дачыненне, паведаміў, што выстава сапраўды ўнікальная -- упершыню за ўсю нашу гісторыю ў межах адной выставы ў Беларусь трапяць рарытэты сусветнай значнасці, узрост якіх дасягае 5 тысяч гадоў. У Беларусь яны трапяць з Вялікабрытаніі, ЗША, Ізраіля, Карэі, з шматлікіх прыватных калекцый і будуць на працягу месяца экспанавацца на міжнароднай выставе “Беларусь і Біблія”.

Алесь Суша раскажаў, што на працягу месяца ў Мінску ў адным месцы можна будзе пабачыць напісаныя 5-4 тысячы гадоў таму назад клінапісам на гліняных таблічках тэксты з Ура – радзімы Аўраама; арыгінальны рукапіс “бібліі Антычнасці” – “Іліяды” Гамера – папірус на грэчаскай мове, напісаны яшчэ да нашай эры; унікальныя скруткі з Мёртвага мора (кумранскія рукапісы), якім больш за 2 тысячы год, і якія захавалі нам самыя раннія

тэксты большасці кніг Старога Запавету; самыя старажытныя фрагменты Новага Запавету (II-III стст. н.э.); біблейскія рукапісы на старыжытных мовах: грэчаскія, лацінскія, копцкія, самарыцянскія, армянскія, індыйскія, кітайскія; першадрукі многіх народаў і краін, першыя пераклады Бібліі на нацыянальныя мовы; арыгіналы Біблій Гутэнберга, Лютара і Скарыны;

- амаль усе пераклады Бібліі на беларускую мову; арыгіналы гравюр Альбрэхта Дзюрэра, Сальвадора Далі і іншых знакамітых мастакоў, зробленыя на біблейскія сюжэты.

У межах выставы, якая пройдзе з 20 верасня па 21 кастрычніка ў Музеі кнігі Нацыянальнай Бібліятэкі, будзе працаваць рукапісная майстэрня, друкарскі варштат часоў Гутэнберга, пройдуць заняткі "Клуба кніжных прафесараў" для дзетак, а таксама навуковы лекторы ад знакамітых замежных і беларускіх даследчыкаў.